


Mail documents to: VisaHQ.co.uk Ltd.
24 Tufton Street
London SW1P 3RB
Tel: 4420 4577 3307



Belarus Tourist visa Application



Please enter your contact information

Name:

Email:

Tel:

Mobile:

The latest date you need your passport returned in time for your travel:

Please take into account any consular closings that could impact how much time you will need to get your travel documents processed and returned to you prior to your trip.

The Embassy is closed every Wednesday.


Singapore can visit Belarus for 30 days without a visa, only if entering and exiting via the checkpoint "Minsk National Airport".



Belarus tourist visa checklist

- Filled out and signed Belarus tourist visa application form.** The form is enclosed.
- Original, signed Singapore passport.** Passport must have at least 6 months remaining validity on the date of travel and have at least two blank pages intended for visas.
- 1 Photographs.** Standard passport photographs 35mm x 45mm on a white background.
- Payment.** Credit Card Authorization form, Postal Order payable to **VisaHQ.co.uk**.
- Return mailer.** Prepaid self-addressed return label or payment for Royal Mail.
- Proof of Status.** Original ILR card or other proof of resident status in the UK, this should be valid for more than 6 months after your return from Belarus.
- Hotel Reservation.** Hotel Reservation, which must be on headed paper with their company stamp and signed **OR** a tourist voucher issued by a Belorussian tourist company. Tourist invitation example.

Mail documents to: VisaHQ.co.uk Ltd.
24 Tufton Street
London SW1P 3RB
Tel: 4420 4577 3307



- Cover of travel/medical insurance policy.** The policy MUST contain the following information:
- the name, address and phone number of the insurance company;
 - the full name of the applicant;
 - the territorial validity should include the Republic of Belarus or be Worldwide policy;
 - the minimum limit of responsibility of the medical insurance is £10,000.

- Medical insurance contract.** Medical insurance contract signed with "Belgosstrakh" or "Beleximgarant" or medical insurance contract signed with any foreign insurance organization.

If you wish to prepay return shipping, please add the shipping fee to the total and provide return address:

- | | |
|--|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Royal Mail Special Delivery by 1 pm (Next Day) - from £11 | Name: |
| <input type="checkbox"/> Same day Central London courier delivery - from £15 | Company: |
| <input type="checkbox"/> Royal Mail Special Delivery by 9 am (Next Day) - from £25 | Address: |
| <input type="checkbox"/> Royal Mail Special Delivery Saturday Guarantee before 1pm (Next Day) - from £25 | City: |
| <input type="checkbox"/> Same Day Outside Central London - from £30 | Postal code: |
| <input type="checkbox"/> UK Next Day courier delivery - from £35 | |
| <input type="checkbox"/> Royal Mail Special Delivery Saturday Guarantee before 9am (Next Day) - from £35 | |
| <input type="checkbox"/> VHQ same day Central London - from £40 | |
| <input type="checkbox"/> Airport Service MEET&GREET - from £75 | |
| <input type="checkbox"/> Airport Delivery HEATHROW - from £80 | |
| <input type="checkbox"/> Airport Delivery GATWICK - from £90 | |
| <input type="checkbox"/> Prepaid self addressed mailer - £0 | |
| <input type="checkbox"/> Local pick up in London - £0 | |

If applicant books a private flat/apartment through individual entrepreneurs copies of the following documents will be required:

- Belarus State registration certificate from entrepreneur. - Flat ownership certificate - If the flat doesn't belong to entrepreneur, please provide an agreement between flat's owner and entrepreneur.

ATTENTION: if the applicant is under 18 years old - a COPY of full Birth Certificate (contains information about parents) and copies of passports of the applicant's parents (legal representatives) are required. Visitors are required to register at the


Mail documents to: VisaHQ.co.uk Ltd.
24 Tufton Street
London SW1P 3RB

Tel: 4420 4577 3307



Belorussian migration office within 5 days of their visit to be issued with a Police stamp. If staying in a hotel this can be organised by the hotels services.

Mail documents to: VisaHQ.co.uk Ltd.
24 Tufton Street
London SW1P 3RB
Tel: 4420 4577 3307




Belarus Tourist visa Application

	Type of visa	Validity	Processing time	Embassy fee	Service fee	VAT	Total
	Single Entry	up to 30 days	7 business days	£54.00	£120.00	£24.00	£198.00
	Single Entry	up to 30 days	2 business days	£108.00	£120.00	£24.00	£252.00
	Double Entry	up to 30 days	7 business days	£54.00	£120.00	£24.00	£198.00
	Double Entry	up to 30 days	2 business days	£108.00	£120.00	£24.00	£252.00
	Multiple Entry	up to 30 days	7 business days	£54.00	£120.00	£24.00	£198.00
	Multiple Entry	up to 30 days	2 business days	£108.00	£120.00	£24.00	£252.00
	Multiple Entry	up to 365 days	7 business days	£54.00	£120.00	£24.00	£198.00
	Multiple Entry	up to 365 days	2 business days	£108.00	£120.00	£24.00	£252.00

This order is subject to Terms of Service, posted on VisaHQ website.
All fees and requirements may change without notice.

Mail documents to: VisaHQ.co.uk Ltd.
24 Tufton Street
London SW1P 3RB

Tel: 4420 4577 3307



Credit card authorization form

By signing this form i accept VisaHQ.co.uk Terms of Service and authorize to charge my credit card for the amount of £

Name on the Credit Card:

Credit card number:

Exp. date:

Credit Card Billing Address:

-

-

-

/

CVC:

Signature:

Comments:

Thank you!
We accept all major credit cards.



РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ВІЗАВАЯ АНКЕТА
THE REPUBLIC OF BELARUS
VISA APPLICATION FORM

1. Прозвішча/Family name		4. Пол/Sex		Фотаздымак/Photo															
2. Імя/First name		<input type="checkbox"/> мужчынскі/male																	
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/Other names and (or) maiden name		<input type="checkbox"/> жаночы/female																	
5. Дата нараджэння/Date of birth		6. Месца нараджэння/Place of birth			Службовыя адзнакі/ For official use														
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>day</td><td>month</td><td colspan="2">year</td><td colspan="3"></td> </tr> </table>										day	month	year					краіна/country горад/city вобласць (раён)/region		
day	month	year																	
7. Цяперашняе(ія) грамадзянства(ы)/Current citizenship(s)					Дата звароту:														
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(ія) было(і) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены/If you changed your citizenship(s) specify citizenship(s) you held previously and indicate dates of the change					Падставы:														
8. Тып пашпарта/Type of passport		9. Нумар пашпарта/Passport number		12. Дата выдачы/Date of issue															
<input type="checkbox"/> звычайны/ordinary <input type="checkbox"/> дыпламатычны/diplomatic <input type="checkbox"/> службовы/official <input type="checkbox"/> іншы дакумент/other document:		10. Кім выдадзены/Issuing authority		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>day</td><td>month</td><td colspan="2">year</td><td colspan="3"></td> </tr> </table>									day	month	year				
day	month	year																	
		11. Дзе выдадзены/Place of issue		13. Тэрмін дзеяння/Valid until															
				<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>day</td><td>month</td><td colspan="2">year</td><td colspan="3"></td> </tr> </table>									day	month	year				
day	month	year																	
14. Адрас сталлага месца жыхарства/Permanent home address					Рашэнне по звароту:														
краіна/country вобласць(раён)/region горад/city вуліца/street нумар дома/building number нумар кватэры/apartment number нумар тэлефона/phone number e-mail					ад <input type="checkbox"/> станойчае <input type="checkbox"/> адмоўнае														
15. Месца працы і службовы адрас/Place of work and work address					Тып візы:														
прадпрыемства/company пасада/position краіна/country вобласць (раён)/region горад/city вуліца/street нумар дома/building number нумар тэлефона/phone number					<input type="checkbox"/> В <input type="checkbox"/> С <input type="checkbox"/> D														
16. Катэгорыя візы/Category of visa		17. Тып візы/Type of visa		18. Колькасць уездаў/Number of entries															
<input type="checkbox"/> індывідуальная/individual <input type="checkbox"/> групавая/group		<input type="checkbox"/> транзітная/transit <input type="checkbox"/> кароткатэрміновая/short-term <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/long-term		<input type="checkbox"/> аднаразовая/single <input type="checkbox"/> двухразовая/double <input type="checkbox"/> шматразовая/multiple															
19. Тэрмін дзеяння візы/Term of visa validity					Кратнасць візы:														
з/from на/until на тэрмін знаходжання/ for a term of stay <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>day</td><td>month</td><td colspan="2">year</td><td>day</td><td>month</td><td>year</td> </tr> </table>												day	month	year		day	month	year	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> шм
day	month	year		day	month	year													
20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/Name of inviting organisation or person					Мэта візіту:														
21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/Address of inviting organization or person					<input type="checkbox"/> транзіт <input type="checkbox"/> дзелавыя стасункі <input type="checkbox"/> удзел у спартыўных/культурных мерапрыемствах <input type="checkbox"/> прэса <input type="checkbox"/> гуманітарная <input type="checkbox"/> рэлігійныя стасункі <input type="checkbox"/> з правам працы па найму <input type="checkbox"/> турызм <input type="checkbox"/> на вучобу <input type="checkbox"/> прыватная <input type="checkbox"/> наведванне месцаў пахавання <input type="checkbox"/> на сталае жыхарства <input type="checkbox"/> службовая <input type="checkbox"/> дыпламатычная														
22. Адрас знаходжання ў Беларусі/Address of stay in Belarus					Віза:														
вобласць(раён)/region горад/city вуліца/street нумар дома/building number нумар кватэры/apartment number гасцініца/hotel					№														
23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/Detailed explanation of a purpose of visit					Спраўдная:														
					з														
					па														
					тэрмін знаходжання														
					Спагнаны збор:														
																		

24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/Have you ever been to the Republic of Belarus <input type="checkbox"/> так/yes <input type="checkbox"/> не/no калі так, вызначце тэрмін, месца і мэту апошняга візіту/if yes, please specify dates, places and purpose of your previous visit з/from па/till дзе/where мэта візіту/purpose of visit														
25. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага года і агульны тэрмін часовага знаходжання/Previous stays in the Republic of Belarus within a current year and the aggregate term of temporary stay 1) з/from па/until 4) з/from па/until агульны тэрмін часовага знаходжання/ the aggregate term of temporary stay 2) з/from па/until 5) з/from па/until <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> 3) з/from па/until 6) з/from па/until <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td colspan="3" style="text-align: center;">days</td></tr></table>						days								
days														
26. Ці было Вам адмоўлена ў беларускай візе або віза была анулявана/Have your Belarusian visa request been ever refused or your visa was cancelled <input type="checkbox"/> так/yes <input type="checkbox"/> не/no калі так, вызначце дату/if yes, specify the date														
27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/Have you ever been charged with violating the Belarusian law while in Belarus <input type="checkbox"/> так/yes <input type="checkbox"/> не/no калі так, вызначце калі/if yes, specify when і дзе/and where Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/Positive answer will not necessarily affect negatively the consideration of a visa request, but in this case your presence is requested for an interview with a consular officer														
28. Ці былі Вы дэпартаваны з якой-небудзь краіны/Have you ever been deported from any country <input type="checkbox"/> так/yes <input type="checkbox"/> не/no калі так, вызначце калі/if yes, specify when і з якой краіны/and from which country														
29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/Means of transport available for your entrance to the Republic of Belarus	30. Маршрут руху/Itinerary													
31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/Means available for stay in the Republic of Belarus <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі/cash <input type="checkbox"/> банкаўскія чэкі/bank cheques <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі/credit cards <input type="checkbox"/> зваротны білет/return ticket <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі/travel cheques <input type="checkbox"/> пражыванне/accommodation	32. Звесткі аб медыцынскай страхове/Insurance information страховая арганізацыя/insurance company страховы поліс/insurance policy: нумар/number сапраўдны з/valid from па/until													
33. Сямейнае становішча/Marital status <input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/married <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/single <input type="checkbox"/> разведзены(а)/divorced <input type="checkbox"/> удавец (удава)/widow(er)														
34. Прозвішча мужа (жонкі)/Spouse's family name	35. Прозвішча мужа (жонкі) пры нараджэнні/Spouse's last name by birth													
36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/Spouse's first and other names	37. Грамадзянства(ы) мужа (жонкі)/Spouse's citizenship(s)													
38. Дата нараджэння мужа (жонкі)/Spouse's date of birth <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td>day</td><td>month</td><td colspan="4">year</td></tr></table>							day	month	year				39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/Spouse's place of birth краіна/country горад/city вобласць (раён)/region	
day	month	year												
40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/If you are accompanied by children and they are included in your passport fill in the table below														
Прозвішча/Family name	Імя/First Name	Дата і месца нараджэння/Date and place of birth												
41. Дэкларацыя/Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак або адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./ I declare that information in this application is true and correct. I am aware that any false statements or refusal to submit the necessary documents may lead to withholding a permit to enter Belarus. I am also warned that if this information is found to be incorrect, the visa may be cancelled at any time. On arrival to the Republic of Belarus I will register according to the established procedure and leave the territory of the Republic of Belarus before my visa expires.														
42. Асабісты подпіс/Signature	43. Дата падпісання/Date of signature <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td>day</td><td>month</td><td colspan="4">year</td></tr></table>								day	month	year			
day	month	year												